



## ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”

г. Слонім

**31 жніўня**

**11.00 – 13.00** - удзел беларускіх пісьменнікаў у міжнародным круглым stole “Мастацкая літаратура як шлях адзін да аднаго”. **Свята-Успенскі Жыровіцкі манастыр (аг. Жыровіцы, вул. Саборная, 57)**

**11.00-13.00** - Навукова-практычная канферэнцыя “Слонімскія чытанні”. Арганізатар - Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. ДУА “СШ №5 г. Слоніма. (вул. Чырвонаармейская, 46) **Прывае** удзел Гомельскае абласное аддзяленне СПБ.

**11.00- 19.00** – прэзентацыя творчага праекта “Саюза пісьменнікаў Беларусі” “Бачу Беларусь такой”. **15.00** - Адкрыццё фотавыстаўкі Уладзіслава Цыдзіка. ДУК “Слонімскі раённы цэнтр культуры, народнай творчасці і рамёстваў” (вул. Чырвонаармейская, 23)

**Пляцоўка** ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” “Слова пісьменніка” (Цэнтральная плошча, вул. Чырвонаармейская, 40)

**10.00- 13.00** – Літаратурна-музычная праграма Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ “Роднае слова - надзеі аснова”

**12.30-13.00** – Імпрэза Ірыны Масляніцынай і Міколы Багадзяжа “Светлыя постаці мінулага”

**13.00- 14.00** – прэзентацыя творчасці Слонімскага раённага літаратурнага аб’яднання імя Анатоля Іверса “Шчырыя словы з-над Шчыры” (кіраўнік Ірына Войтка)

**14.00-15.00** – творчая імпрэза “Крыніца дабрыні” літаратурнага аб’яднання “Купальскія зоры”, г. Баранавічы

**15.00 -16.00** – прэзентацыя Магілёўскага абласнога аддзялення СПБ “Я – часцінка маёй Беларусі”

**16.00 – 16.30** - прэзентацыя кніг маладога аўтара Максіма Бацкалевіча

**16.30-17. 15** – “Тэатр аднаго паэта”. У рамках тэатра паэзіі “Вікторыя” прадстаўленне паэта-парадзіста Пятра Сямінскага

**17.15-18.00** – Прэзентацыя кніжнай навінкі гродненскай паэтэсы Людмілы Шаўчэнка “Солируе жыцці струна”

**18.00-19.00** – Літаратурна-музычная праграма Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ “Роднае слова - надзеі аснова”.

## 1 верасня

**Пляцоўка ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” “Слова пісьменніка” (Цэнтральная плошча, вул. Чырвонаармейская, 40)**

**10.00 -11.00** – паэтычна-музычная імпрэза “Тут заўжды душой адпачываю” Мінскага гарадскога аддзялення СПБ. Аўтограф-сесія

**11.00-12.00** - “Слова тварцам-педагогам” – праграма літаратурнага аб’яднання “Надзея” педагогаў і ветэранаў педагогічнай працы, паэтаў Гродзеншчыны

**12.00-13.00** – праграма Брэсцкага абласнога аддзялення СПБ “Вітаем Брэст тысячагадовы”

**13.00-14.00** – праграма Гомельскага абласнога аддзялення СПБ “Мы, землякі святога Кірылы Тураўскага”

**14.00-17.00** – аўтограф-сесія пісьменнікаў ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”

**14.00-15.00** – святочнае выступленне Віцебскага абласнога аддзялення СПБ “Мілыя вобразы роднай старонкі”

**15.00-16.00** – прэзентацыя Мінскага абласнога аддзялення СПБ “Галасы Міншчыны”

**16.00-19.00** – “3 Наднёманскіх сшыткаў” – праграма з удзелам пісьменнікаў і спевакоў Прынёманскага краю

**11.00- 19.00** - Фотавыстаўка Уладзіслава Цыдзіка “Бачу Беларусь такой”. **ДУЖ “Слоніўскі раённы цэнтр культуры, народнай творчасці і рамёстваў” (вул. Чырвонаармейская, 23)**

**11.00- 11.30** – удзел пісьменнікаў ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” у адкрыцці помніка Льву Сапегу (**пл. Леніна**)

**11.30-11.50** – удзел дэлегацыі Саюза пісьменнікаў Беларусі ва ўрачыстым шэсці, прысвечаным Дню беларускага пісьменства

**Галоўная пляцоўка свята (Чырвонаармейская, 25)**

**14.30-16.00** - канцэрт ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі” “Край бацькоўскі, мой край беларускі” з удзелам вядомых паэтаў і спевакоў. Прэзентацыя кнігі “Мая Радзіма”.

**Сардэчна запрашаем!**

Першы намеснік старшыні  
ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”

А. А. Стэльмах